

Дзяржаўная ўстанова
“Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк г.Мінска”

План мерапрыемстваў да Года гістарычнай памяці

З мэтай фарміравання аб’ектыўнага стаўлення грамадства да гістарычнага мінулага, захавання і ўмацавання адзінства беларускага народа будуць рэалізаваны праекты:

“Зямля, дзе пачаўся твой лёс” у межах праекта пройдуць культурна-асветніцкія акцыі, сустрэчы з пісьменнікамі, патрыятычныя ўрокі, будуць прадстаўлены кніжна-ілюстрацыйныя выстаўкі, інфармацыйныя стэнды, праведзены мерапрыемствы;

Літаратурны марафон “**Беларусь – мая мова и песня**” – сустрэчы з пісьменнікамі Беларусі;

Інтэрактыўна віртуальны праект “**Славутыя імёны Бацькаўшчыны**”

Бібліятэка	Мерапрыемства	Форма правядзення	Тэрмін выканання
Цэнтральная бібліятэка імя Янкі Купалы	“Зберагаючы традыцыі, глядзім у будучыню”	Культурна-выхаваўчая праграма сумесна з Акадэміяй навук Рэспублікі Беларусь, Інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы	на працягу года
	“Славутыя імёны Бацькаўшчыны”	Цыкл літаратурных партрэтаў класікаў беларускай літаратуры, мастацтва, навукі	на працягу года
	“Як шукаў шчасця па светах...”	Літаратурная вандроўка	1 кв.
	“Незабыўны і народны”	Літаратурны час	1 кв.
	“Напалеон Орда. Гісторыя, захаваная ў фарбах”	Час мастацтва	1 кв.
	“Палітра мастака ў люстэрку эпохі” да 100-годдзя з дня нараджэння М.Савіцкага	Час мастацтва	1 кв.
	“Быў гэта сон” да 140 год з дня нараджэння Янкі Купалы	Літаратурны час	люты
	“Я ахвярую сваім “Я” па старонках жыцця і творчасці М.Гарэцкага	Літаратурны час	люты
	“Мінск. Спадчына старога горада: па гістарычным помнікам Мінска”	Віртуальная вандроўка	люты
	“Нам памяці звоняць званы...”	Размова-рэквіем	сакавік
	“Паклон і памяць пакаленняў”	Віртуальны экскурс	май

	“Рэха вайны ў кожным камені”	Літаратурная экспедыцыя	май
	“Іх імёнамі названы вуліцы Мінска”	Слайд-экскурс	май, верасень
	“Я ў гэтым горадзе жыву - я гэты горад ведаю”	Пазнавальны квэст	май, ліпень, верасень
	“Я чытаю кнігі пра вайну”	Патрыятычны ўрок	чэрвень
	“Паклон і памяць пакаленняў”	Віртуальны экскурс	верасень
	“Пад нарачанскім знакам: жыццёвы і творчы шлях М. Танка”	Літаратурны час	верасень
	“Горад, дзе чуваць галасы гісторыі”	Гістарычны ўрок	верасень
	“Гонар Беларусі”	Урок грамадзянскасці	кастрычнік
	“Зноў мы ў гэтых мясцінах знаёмых...: па мясцінах Якуба Коласа”	Літаратурная вандроўка	кастрычнік-лістапад
	“Быў. Ёсць. Буду!”: па старонках жыцця і творчасці У. Караткевіча	Літаратурны час	лістапад
	Перасоўная выстава па жыцці і творчасці Якуба Коласа з фондаў Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа	Экскурсіі	4 кв.
	“А сэрца ўсё імкне да бацькаўскага краю...”	Літаратурны час	4 кв.
Спецыяльная гарадская бібліятэка для сляпых	“Жывая спадчына. Звычаі і абрады беларусаў”	Гістарычная вандроўка	люты
	“Песня-душа народа. Музыкальная спадчына краіны”	Музычная гадзіна	сакавік
	“Памяць о легендах”	Літаратурнае турнэ	красавік
	“Беларусам навек застануся”	Краязнаўчая кампазіцыя	май
	“Во имя памяти святой”	Віртуальная прэзентацыя	чэрвень
	“Сто выдатных дзеячаў беларускай культуры”	Кніжная выстава	ліпень
	“История, ожившая в кадре”	Тэматычны прагляд літаратуры	жнівень
	“Беларусь – наш общий дом”	Інфармацыйны час	верасень
	“Вяртанне да сваіх вытокаў”	Літаратурная гасцёўня	кастрычнік
	“Сцежкі ў даўніну”	Пазнавальная гадзіна	лістапад
	“Славутыя мастакі з Беларусі”	Віртуальная прэзентацыя	снежань
Нотна-музычная	“Мы помним: 2022 год-Год исторической памяти”	Цыкл выстаў па матэрыялах друку	на працягу года

бібліятэка			
	“Колокола Хатыни”	Выстава і відэа прэзентацыя	сакавік
	“Василий Тёркин”	Спектакль Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я.Купалы па паэме А.Твардоўскага	красавік
	“Дыміліся франтоў дарогі”	Святочны канцэрт А.Талкачова	май
	“Майскі вальс: песні ваенных гадоў”	Музычная гадзіна	май
	“Маршы Победы”	Музычная відэапрэзентацыя	чэрвень
	“Поклонитесь, внуки, деду”	Выстава песень	ліпень
	“Свята песнямі багата”	Канцэрт любімых народных песен	верасень
	“Залатыя кроплі памяці”	Літаратурна-музычная вечарына	лістапад
Бібліятэка № 1 імя Л.М. Талстога	“Есть улица Московская...”	Гістарычная прэзентацыя-гонар	студзень
	“Каля Чырвонага касцёла...”	Віртуальная прэзентацыя	люты
	“Грушаўка. Вандроўка ў часе і прасторы”	Краязнаўчая прэзентацыя	сакавік
	“Малінаўкі гістарычнымі сцежкамі”	Краязнаўчая выстава	красавік
	“Гарадскі Вал: загадка адной вуліцы”	Віртуальная прэзентацыя	май
	“Джумаш Асаналиев . Навсёгда в памяти народной ”	Віртуальная прэзентацыя	чэрвень
	“Их именами названы...”	Выстава гераічных партрэтаў	чэрвень
	“С любовью к людям. Парк имени Павлова”	Гістарычнае падарожжа	ліпень
	“На каждой странице - дыхание истории”	Прэзентацыя тэматычнай літаратуры	жнівень
	“Гісторыя беларускіх гарадоў у кнігах і малюнках”	Кніжная выстава	верасень-снежань
	“Гістарычныя асобы на старонках кніг беларускіх аўтараў”	Сустрэчы з вядомымі пісьменнікамі	кастрычнік-лістапад
	“Дзяды. Памяці продкаў прысвячаецца...”	Выстава-памяць	лістапад
	“Гістарычнае кіно Беларусі ”	Сустрэча-знаёмства з кінамастакамі	снежань
Бібліятэка № 2 імя Н.К. Крупскай	“Святы і традыцыі беларускага народа”	Анлайн-тэсты	на працягу года

	“Памяць пра мінулае - шлях да будучыні”	Тэматычная выстава	студзень - люты
	“У нас и детства не было отдельно, а были вместе детство и война”	Урок памяці	май
	“Пусть расскажет книга о войне...”	Бібліяграфічны агляд твораў	май
	“Помнікі Вялікай Айчыннай вайны”	Літаратурная віктарына	чэрвень
	“Жывуць традыцыі - квітнее зямля”	Выстава-падарожжа	ліпень
	“Узгадаем гісторыю краіны разам”	Турнір знаўцаў	ліпень
	“Праз стагоддзі дайшло да нас слова”	Выстава-экскурс	жнівень
	“Мая Радзіма - Беларусь!”	Краязнаўчае лато	жнівень
	“Гісторыя Беларусі ў асобах і лёсах”	Кніжная выстава	кастрычнік
	“Ці ведаеце вы?”	Пазнавальная віктарына	лістапад
Бібліятэка № 3 імя У.У. Маякоўскага	“Героі былых часоў”	Час гісторыі	студзень
	“Война, затронувшая весь мир”	Літаратурна-музычная кампазіцыя	люты
	“Ён след аставіў на зямлі”	Кніжная выстава	каравік
	“Фронтовые поэты. Ваши жизни война рифмовала”	Віртуальная прэзентацыя	май
	“Ёсць памяць, якой не будзе канца”	Экскурсія на мемарыяльны комплекс “Трасцянец”	чэрвень
	“Запаведныя месцы Беларусі”	Відэаэкскурсія	ліпень
	“Радзімы маленькі куток”	Кніжная выстава	жнівень
	“Предков чтим, дела их помним”	Патрыятычны ўрок	верасень
	“Людзі і лёсы ХХ века”	Персанальная выстава мастака В. Волкава	лістапад
Бібліятэка № 4 імя М.В. Гоголя	“Прикоснись к истокам”	Літаратурна-гістарычны экскурс	студзень
	“Время помнит”	Тэматычная выстава	люты
	“У пошуках страчанага”	Інфармацыйны час	сакавік
	“Гісторыя-скарбніца нашых дзён”	Кніжная выстава	каравік
	“Ад Савецкага Інфармбюро”	Кніжна-ілюстраваная выстава	май
	“Без срока давности. Беларусь”	Грамадзянска-публіцыстычная выстава	чэрвень
	“Сцежкамі негаснучай памяці”	Агляд літаратуры	ліпень

	“Стагоддзяў мінулая падзея”	Інфармацыйны ўрок	жнівень
	“Кніжныя сведкі былых часоў”	Гістарычнае дасье	верасень
	“Праз прызму часу”	Тэматычнае паведамленне	кастрычнік
	“Старину мы помним, старину мы чтим”	Слайд-экскурсія	лістапад
	“Перебирая в памяти былое”	Патрыятычная выстава	снежань
Бібліятэка № 5	“Пачатак усяму - зямля маіх бацькоў”	Кніжна-ілюстрацыйная выстава	студзень
	“Любіць свой край - помніць сваю гісторыю”	Выстава-разважанне	люты
	“Славутыя імёны ў гісторыі Беларусі”	Выстава-партрэт	сакавік
	“Духоўная спадчына Беларусі”	Кніжна-ілюстрацыйная выстава	красавік
	“Жыве народ, жыве памяць”	Выстава-агляд	май
	“Гісторыю ствараюць асобы”	Урок радзімазнаўства	чэрвень
	“Гарады Беларусі: ад гісторыі да сучаснасці”	Выстава-падарожжа	ліпень
	“Вяртанне да вытокаў”	Выстава-прысвячэнне	жнівень
	“Гісторыка-культурныя каштоўнасці Беларусі”	Выстава-рэклама	верасень
	“Няхай слава землякоў гучыць над роднаю зямлёй”	Выстава-прысвячэнне	кастрычнік
	“Зазірнуць у мінулае”	Гістарычная вандроўка	лістапад
	“У лепшых нацыянальных традыцыях”	Пазнавальная гадзіна	снежань
Бібліятэка № 6	“Падарожжа ў сялянскую хату”	Віртуальная віктарына	люты
	“Чернобыль: как это было?”	Пазнавальная гадзіна	красавік
	“Монументы мужества и славы”	Віртуальная выстава	май
	“И память о войне мне книга оживляет”	Кніжная выстава	май
	“Культура родавай памяці”	Фальклорная гадзіна	чэрвень
	“Призраки и легенды замков Беларуси”	Віртуальная выстава	ліпень
	“Ведай свой горад!”	Віртуальны тэст	жнівень
	“Францыск Скарына - першадрукар Беларусі”	Кніжная выстава	верасень
	“Экскурсія по тракторозаводскому посёлку”	Віртуальная экскурсія	лістапад
Бібліятэка № 7 імя Я. Коласа	“Зямля, дзе пачаўся твой лёс”	Кніжная выстава	на працягу года

	“Ад вытокаў да сучаснасці”	Кніжная выстава	на працягу года
	“У назвах і лёсах”	Гістарчныя чытанні	на працягу года
	“Наш край родной в стихах и прозе”	Літаратурна-музычная імпрэза	сакавік
	“Беларусь у асобах і падзеях”	Віртуальны тэст	сакавік
	“Маршрутамі памяці. Маршрутамі единства”	Ваенна-гістарыны квэст	красавік
	“От истории семьи к истории города”	Літаратурная вандроўка	май
	“Их подвиг в памяти потомков сохраним”	Конкурс чытальнікаў вершаў	май
	“Страницы истории нашего города”	Віртуальнае падарожжа	ліпень
	“Да вытокаў народнай культуры. Нацыянальны беларускі касцюм”	Выстава дзіцячых малюнкаў	жнівень
	“Живая история”	Агляд літаратуры	снежань
Бібліятэка № 8 імя М. Багдановіча	“Дынастыя Радзівілаў”	Віртуальны тэст	сакавік
	“Международный день памятников и исторических мест”	Кніжная віртуальная выстава	красавік
	“Подвиг ценою в жизнь”	Віртуальны тэст	красавік
	“Великая война – великая Победа”	Віртуальная кніжная выстава	май
	“Просветительница из рода Всеслава - Евфросинья Полоцкая”	Віртуальны тэст	ліпень
	“Освобождение Беларуси: события, люди, подвиги”	Урок памяці	чэрвень
Бібліятэка № 9	“Той народ жыве, які гісторыю шануе”	Кніжная выстава	студзень
	“Званы Хатыні...”	Кніжная выстава	сакавік
	“Ад Полацка пачаўся свет...” да 1160-годдзя з часу першага ўпамінання Полацка	Выстава-экскурс	красавік
	“Хто такія беларусы?”	Гістарычнае падарожжа	май
	“Каб памяць пра асветніцу жыла” да 920-годдзя з дня нараджэння Е. Полацкай	Дыялог-размова	чэрвень
	“Книжная память мгновений истории”	Кніжная выстава	ліпень
	“Крепости Беларуси”	Тэматычная выстава	жнівень
	“Асветнікі Беларусі”	Гістарычны экскурс	верасень
	“Пісьменнік і гісторыя Радзімы”	Абмеркаванне кніг	кастрычнік
	“Адкрываем для сябе	Кніжная выстава	лістапад

	Беларусь”		
	“Беларускія народныя святы і абрады”	Інтэрактыўны ўрок	снежань
Бібліятэка № 10 імя М. Мінковіча	“Гарады - святыні”	Кніжна-ілюстрацыйная выстава	люты
	“Славутыя мясціны Бацькаўшчыны”	Гістарычна-мастацкае падарожжа	сакавік
	“Скарбы роднага краю”	Пазнавальная гадзіна	красавік
	“Вайна, Мінск і Памяць”	Інфармацыйна-пазнавальны прагляд	чэрвень-ліпень
	“Святы агонь памяці”	Гістарычная гадзіна	чэрвень-ліпень
	“Маўклівыя сведкі гісторыі нашай...”	Кніжна-ілюстрацыйная выстава	ліпень
	“Лёс Радзімы ў помніках”	Тэматычная выстава	жнівень
	“Прыйдзі і пакланіся”	Відэаэкскурс з праглядам літаратуры	лістапад
	“Балючае рэха апошняй вайны”	Пазнавальная гадзіна	снежань
Бібліятэка № 11	“Без традыцый няма дзяржавы”	Літаратурны агляд	красавік
	“Победа в моём сердце”	Флэшмоб	май
	“Детство в военной шинели”	Кніжная выстава	май
	“Нельга забыць”	Кніжная выстава	чэрвень
	“Помнікі нашага горада”	Агляд-прэзентацыя	ліпень
	“Ганарымся славаю продкаў”	Гістарычна-пазнавальная гадзіна	жнівень
	“Память в названиях улиц жива”	Краязнаўчы ўрок	верасень
	“Не гаснет памяти свеча”	Літаратурная гадзіна	кастрычнік
	“Памяти живые родники”	Вусны часопіс	лістапад
	“Будем жить - будем помнить”	Кніжна-інфармацыйная выстава	снежань
Бібліятэка № 12	“Беларусь праз стагоддзі”	Кніжная выстава	студзень
	“Гісторыя праз лёсы”	Прагляд літаратуры	люты
	“Вандроўка ў мінулае”	Прагляд літаратуры	чэрвень
	“Жыві, квітней зямля Купалы і Коласа”	Кніжная выстава	ліпень
	“Роднаму гораду прысвяшчаецца”	Прагляд літаратуры	жнівень
	“Знакавыя падзеі ў гісторыі Мінска”	Віртуальная прэзентацыя	верасень
	“Гонар і слава Беларусі”	Кніжная выстава	кастрычнік
	“Паміж мінулым і будучым”	Кніжная выстава	лістапад
Бібліятэка № 13	“Славутыя постаці мінуўшчыны”	Кніжная выстава	студзень

	“Гераічныя старонкі нашага мінулага”	Тэматычны прагляд літаратуры	студзень
	“Жанчыны ў гісторыі Беларусі”	Кніжная выстава	сакавік
	“Імёны герояў - у назвах вуліц: Завадскі раён”	Гістарычнае падарожжа	сакавік
	“Музеі – захавальнікі памяці”	Тэматычны прагляд літаратуры	красавік
	“22 чэрвеня – Дзень памяці і смутку”	Гістарычны экскурс	чэрвень
	“Храмы – помнікі зямлі беларускай”	Кніжная выстава	ліпень
	“Побач з сучасным – мінулае”	Тэматычны прагляд літаратуры	верасень
	“Каб жыла культура продкаў”	Этнавандроўка	кастрычнік
	“Гістарычныя асобы на кніжных старонках”	Кніжная выстава	лістапад-снежань
Бібліятэка № 14 імя Ф. Багушэвіча	“Падарожжа па даўняй Беларусі”	Выстава адной кнігі	студзень
	“Абавязак. Гонар. Айчына”	Урок мужнасці	люты
	“З крыніц народных чэрпаем натхненне”	Экскурсіі	сакавік
	“Жывая памяць пакаленняў”	Сустрэча-рэквіем	сакавік
	“Мы - беларусы. Падарожжа ў гісторыю і культуру”	Кніжная выстава	красавік
	“Легендарныя постаці гісторыі	Час краязнаўства	красавік
	“Фарбы памяці”	Кніжна-ілюстрацыйная выстава	май-чэрвень
	“Истории, хранимые сердцем”	Выстава-памяць	май
	“Беларусь: хроніка падзей і перамог”	Выстава-панарама	май
	“Жывое дыханне гісторыі”	Дзень інфармацыі	ліпень
	“Памяць стагоддзяў на карце Айчыны”	Выстава-інсталяцыя	жнівень-верасень
	“Ад першай літары да першай кнігі”	Падарожжа ў гісторыю пісьменства	верасень
	“Дрыготкія водбліскі даўніны”	Віртуальная кніжная выстава гістарычнай прозы	кастрычнік
	“Память народа Беларуси”	Выстава серыі кніг “Памяць”	лістапад
	“Беларусь. Трагедыя і праўда памяці ”	Сустрэча з выдавецтвам “Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі”	лістапад
	“Историческая память в книжном наследии”	Кніжная выстава	снежань
	“Да вытокаў душой дакраніся”	Урок радзімазнаўства	снежань

Бібліятэка № 15 імя Цёткі	“Гэта зямля твая і мая”	Кніжная выстава	студзень
	“На прасторах мілага краю”	Кніжная выстава	люты
	“Зямлі маёй мінулы лёс”	Кніжная выстава	сакавік
	“Гістарычны шпацыр па вуліцы талбухіна”	Віртуальная прэзентацыя	красавік
	“Гістарычна -культурныя каштоўнасці Першамайскага раёна”	Віртуальная прэзентацыя	май
	“Мы помнім”	Фотавыстава	май
	“І сэрцам, і думамі ў роднай старонцы”	Кніжная выстава	чэрвень
	“Жыві цяперашнім, шануй мінулае”	Кніжная выстава	ліпень
	“Часы Мінска”	Фотавыстава	верасень
	“Мінск учора і сёння”	Тэматычны прагляд	верасень
	“Іх імёны ў гісторыі Беларусі”	Кніжная выстава	кастрычнік
Бібліятэка № 16	“Нямігская бітва 1067 – Беларусь у асобах і падзеях”	Кніжная выстава	сакавік
	“Трагічныя месцы пакут і вечнай памяці”	Віртуальная экскурсія	красавік
	“Па родным горадзе: тут адчуваецца подых мінуўшчыны”	Выстава-віктарына	красавік
	“Памяць праз гады”	Кніжная выстава	май
	“Жыла ў душы радзіма, а ў сэрцы - Бог”	Кніжная выстава	чэрвень
	“История. Народ. Государство”	Кніжная выстава	верасень
Бібліятэка № 17	“Адкрывай свой родны край”	Паэтычная сустрэча	люты
	“Звычаі і абрады зямлі беларускай”	Кніжная выстава	люты
	“З гісторыі беларускай дзяржаўнасці”	Урок патрыятызму	сакавік
	“Жыцця адвечны лад”	Этнаграфічнае падарожжа	красавік
	“Помнім болі і страты твае”	Час памяці	май
	“Прачытанная кніга пра вайну - твой падарунак ветэрану”	Выстава-акцыя	май
	“Легендарныя героі беларускай гісторыі”	Гістарычная вандроўка	чэрвень
	“Замкі Беларусі”	Выстава-альбом	чэрвень
	“Семь цудаў Беларусі”	Прэзентацыя кніг А. Бутэвіча	ліпень
	“Беларусь. Зямля песняроў”	Кніжная выстава	ліпень
	“Асветнікі зямлі беларускай”	Віртуальная прэзентацыя	жнівень
	“Ад гарадзішча да сталіцы незалежнай дзяржавы”	Экскурс у гісторыю	верасень
	“Помнікі мастацкай культуры”	Кніжная выстава	кастрычнік

	Беларусі”		
	“Спадчына Беларусі. Скарбы”	Выстава-альбом	лістапад
Бібліятэка № 18	“Беларусь: Гісторыя. Традыцыі. Памяць”	Кніжная выстава	студзень
	“Народныя промыслы і рамёствы – неад’емная частка традыцыйнай беларускай культуры”	Віртуальная віктарына	ліпень
	“Падарожжа ў мінулае”	Віртуальны красворд	жнівень
	“Вязынка” – музей-сядзіба Янкі Купалы”	Кніжная выстава	верасень
	“Цікава пра гісторыю беларускіх гарадоў”	Віртуальны агляд	лістапад
	“Беларуская энцыклапедыя. Цікава для ўсіх”	Кніжная выстава	лістапад
	“Нам засталася спадчына”	Кніжная выстава	снежань
	“Традыцыі беларускай мастацкай школы”	Кніжная выстава	снежань
	“Вытокі беларускай дзяржаўнасці”	Віртуальны тэст	снежань
	“Знакамітыя людзі Беларусі”	Кніжная выстава	снежань
Бібліятэка № 19	“Насустрач каханню”	Прэзентацыя кнігі	сакавік
	“Аўтар пазнавальных гісторый”	Кніжная выстава	сакавік, чэрвень
	“Кніга будзе жыць, дзіцячая тым больш”	Творчая сустрэча з дзіцячым пісьменнікам У. Кулічэнкам	красавік
	“Роднае, крэўнае, святое”	Літаратурна-паэтычная сустрэча з В. Паліканінай	кастрычнік
Бібліятэка № 20	“Сцяжынкамі роднага краю”	Акцыя	на працягу года
	“Пад белымі крыламі”	Лекторый	студзень
	“Натхненне Радзімай”	Віртуальны экскурс	люты
	“Звенят колокола Хатыні”	Вечар памяці	сакавік
	“Каб сонца над нашай Радзімаю ззяла, і Колас нас клікаў, і клікаў Купала”	Кніжная выстава	ліпень
	“Зямля бацькоў – майго жыцця крыніца”	Гістарычная вандроўка	верасень
	“Мінск: знаемы і незнаемы”	Завочнае падарожжа	кастрычнік
	“Шляхі далекага мінулага”	Кніжная выстава	лістапад
Бібліятэка № 21	“Зямля бацькоўская, святая”	Кніжная выстава	студзень
	“Знак вечнай памяці і смутку - Хатынь”	Дзень памяці	сакавік
	“Памяць бережна храним”	Віртуальная экскурсія	май
	“И подвиг, и память, и боль на века”	Урок патрыятычнага выхавання	чэрвень

	“Старонкі гэтых кніг - гісторыя”	Кніжная выстава	ліпень
	“Удивительные замки Беларуси! Мир и Несвиж”	Гістарычны экскурс	жнівень
	“Вреѐн связующая нить”	Завочнае падарожжа	жнівень
	“Храмы часу, памяці, думкі”	Кніжная выстава	верасень
	“Слаўныя імёны Бацькаўшчыны”	Інфармацыйная гадзіна	лістапад
Бібліятэка № 22	“Маршрутамі памяці”	Кніжная выстава	люты
	“Хатынь - святыня нацыянальнай памяці”	Выстава-напамін	сакавік
	“Трагедыя Хатыні”	Урок патрыятычнай памяці	сакавік
	“Поколению победителей посвящается!”	Кніжная выстава	май
	“Мы в памяти храним героев имена”	Патрыятычны ўрок	май
	“А заўтра была вайна...”	Выстава-напамін	чэрвень
	“Крэпасць-герой”	Віртуальная прэзентацыя	чэрвень
	“Это город наш! Он мой и твой!”	Віртуальная прэзентацыя	верасень
	“Мінск гістарычны”	Выстава-памяць	верасень
	“Героі Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі”	Кніжная выстава	кастрычнік
	“Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны”	Выстава-напамін	лістапад